



БЕЛАРУСКАМОЎНАЯ  
ГАЛАСАВАЯ  
СІСТЭМА

13

ОНТОГЕНЕЗ  
БЕЛАРУССКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

20

КОНЦЕПЦІЯ  
КУЛЬТУРНОГО  
ІМПОРТОЗАМЕЩЕННЯ

27

КЛІМАТИЧСКІЕ  
КАПРИЗЫ:  
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

38

# наука и инновации

НЕЙРО-  
ЛИНГВИСТИКА  
как это работает

ISSN 1818-9857



9 771818 985001 07  
ISSN 2412-9372 (online)

# ЛАБАРАТОРЫЯ

РАСПАЗНАВАННЯ  
І СИНТЭЗУ МАЎЛЕННЯ  
АБ'ЯДНАНАГА ІНСТИТУТА  
ПРАБЛЕМ ІНФАРМАТЫКІ  
НАН БЕЛАРУСІ



<http://ssrlab.by>





KrokApp

## KrokApp – персанальны аўдыягід па Беларусі

KrokApp – IT-платформа, якая пераўтварае краіну ў вялікі «разумны дом» – зразумелы, дынамічны, сучасны. Тут сабраныя цікавыя факты пра больш за 70 гарадоў Беларусі. Кантэнт на трох мовах – беларускай, англійскай, рускай. Маецца прататып для чэшскай і кітайскай моў.

[krokapp.by](https://krokapp.by)  
[krokapp.com](https://krokapp.com)

[contact@krokapp.com](mailto:contact@krokapp.com)



bird voice

## Інфармацыйна-аналітычны цэнтр бесперапыннага аўтаматызаванага маніторынгу

Прызначаны для забеспячэння аўтаматызаванага распознавання галасавых сігналаў жывёл (птушак) у абранных месцапражываннях і экасістэмах.

<https://bird-voice-iac.ssrlab.by/>

[contact@ssrlab.by](mailto:contact@ssrlab.by)



computational  
text & speech  
platform  
**corpus**.by

## Corpus.by – інтэрнэт-платформа па апрацоўцы тэксту, маўлення і іншых даных

Прадстаўляе 74 сэрвісы для праграмістаў, лінгвістаў, філолагаў, студэнтаў, выкладчыкаў. Платформа забяспечвае прасты і ўстойлівы доступ да сродкаў і інструментаў апрацоўкі электроннага тэксту і маўлення для аналізу, даследавання або аб'яднання такіх набораў даных на беларускай, рускай і англійскай мовах.

<https://corpus.by/>

[contacts@corpus.by](mailto:contacts@corpus.by)



Зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь, свидетельство о регистрации №338 от 18.05.2009 г.

**Учредитель:**

Национальная академия наук Беларусь

**Редакционный совет:**

В.Г. Гусаков – председатель совета  
П.А. Витязь – зам. председателя  
С.А. Чижик – зам. председателя  
Ж.В. Комарова  
В.Ф. Байнев  
О.Ю. Баранов  
А.И. Белоус  
В.Г. Богдан  
С.В. Гапоненко  
В.Л. Гурский

А.Е. Дайнеко  
А.И. Иванец  
Н.С. Казак  
А.В. Кильчевский  
Э.И. Коломиец  
С.А. Красный  
М.В. Мясникович  
О.Г. Пенязьков  
Ф.П. Привалов  
С.П. Рубникович  
О.О. Руммо  
С.В. Харитончик  
И.П. Шейко  
А.Г. Шумилин  
С.С. Щербаков

**Главный редактор:**

Жанна Комарова

**Ведущие рубрики:**

Ирина Емельянович  
Наталья Минакова

Татьяна Жданович  
Юлия Василишина

**Дизайн и верстка:**

Алексей Петров

**Адрес редакции:**

220072, г. Минск, ул. Академическая, 1-129.  
Тел.: (017) 351-14-46,  
e-mail: nii2003@mail.ru,  
[www.innosfera.belnauka.by](http://www.innosfera.belnauka.by)

**Подписные индексы:**

007 532 (ведомственная)

007 533 (индивидуальная)

Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная.  
Усл. печ. л. 9,8. Тираж 513 экз.  
Цена договорная.

Подписано в печать 14.07.2023.

**Издатель:** РУП «Издательский дом «Беларусская наука». Свид. о гос. рег. №1/18 от 02.08.2013. г. Минск, ул. Ф. Скорины, 40. Заказ №148.

© «Наука и инновации»

При перепечатке и цитировании ссылка на журнал обязательна.  
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.  
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей.  
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

# Содержание

## Новости науки и техники

### ТЕМА НОМЕРА: НЕЙРОЛИНГВИСТИКА

Светлана Пашкевич

#### Нейролингвистика на стыке наук

Представлены основные направления нейролингвистических исследований.

Проанализировано влияние нейролингвистического программирования на сознание людей, описаны области применения нейролингвистики и софрологии.

Юрась Гецэвіч, Яўгенія Зяноўка, Вольга Дыдо,

Максім Люціч, Марыя Павуціна

#### Беларускамоўная галасавая пытальна-адказная сістэма

Разглядаецца набор галасавых пытальна-адказных сістэм, якія змешчаны на платформе «AI-асістэнт», распрацаваных камандай лабараторы распознавання і сінтэзу маўлення Аб'яднанага інстытута праблем інфарматык НАН Беларусь.

Людмила Козловская

#### Оговорка как речемыслительный феномен

В рамках системы речевых нарушений проанализированы с точки зрения нейролингвистики аспекты речемыслительного феномена – оговорок.

## НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ

Виталий Калинкович

#### Онтогенез белорусской экономической модели

Представлен краткий обзор истории становления и последующего развития модели экономического базиса белорусского социума с момента обретения республикой независимости и до наших дней.

Валерий Максимович

#### Философско-методологические основания концепции культурного импортозамещения

Обоснована необходимость подготовки стратегии духовно-культурного развития Беларусь, принципов и форм государственного управления в области национальной культуры.

## ЦИФРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Екатерина Москвитина, Юлия Пронузо

#### Активизация инновационной деятельности

#### и цифровой трансформации

#### промышленных предприятий в России и Беларусь

Определены стратегические ориентиры инновационного развития

Российской Федерации и Республики Беларусь, показана необходимость расширения масштабов внедрения технологий Индустрии 4.0 на промышленных предприятиях.

## УГОЛ ЗРЕНИЯ

Ирина Емельянович

#### Климатические капризы: новая реальность

В формате круглого стола рассмотрена проблема изменения климатического фона и предложены пути ее решения.

# Беларускамоўная галасавая пытальна-адказная сістэма

**Юрась Гецэвіч,**  
загадчык лабараторы распознавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі,  
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

**Яўгенія Зяноўка,**  
малодшы навуковы супрацоўнік лабараторы распознавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі

**Вольга Дыдо,**  
стажор малодшага навуковага супрацоўніка лабараторы распознавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі


**Максім Люціч,**  
аператар ПЭВМ лабараторы распознавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі

**Марыя Павуціна,**  
стажор малодшага навуковага супрацоўніка лабараторы распознавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі

У сучасным інфармацыйным асяроддзі найбольш перспектывынымі напрамкамі навуковых даследаванняў штучнага інтэлекту з'яўляюцца аўтаматычная апрацоўка тэкстаў на натуральнай мове, сістэмы сінтэзу і распознавання маўлення, машыннае навучанне. Камбінацыя дадзеных тэхналогій адкрывае магчымасць стварэння разнастайных праграм, у тым ліку пытальна-адказных, ці галасавых асістэнтаў (ад англ. Question Answering Systems). Гэта інфармацыйныя сістэмы, здольная прымаць пытанні і выдаваць асэнсаваны адказ. На сённяшні дзень рынак камп'ютарных праграм прадстаўляе вялікі шэраг галасавых асістэнтаў, якія запатрабаваныя для розных мэт і шырокай сферы прымянення. Усім ужо вядомыя Siri, Google Assistant (Google Now), Amazon

Alexa, Microsoft Cortana, Bixby, Voice Mate, Аліса, Маруся, Дуся, Салют, якія падтрымліваюць розныя мовы, за выключэннем беларускай. Таму для беларускамоўных носьбітаў каманда лабараторы распознавання і сінтэзу маўлення Аўгданага інстытута праблем інфарматыкі (АІПІ) НАН Беларусі [1] распрацавала набор галасавых пытальна-адказных сістэм, якія змешчаны на платформе «AI-асістэнт» (мал. 1) [2]. З дадзенымі галасавымі асістэнтамі можна паразмаўляць па-беларуску.

Мэтай распрацоўкі асістэнтаў з'яўляецца забеспечэнне эфектыўнага і простага ў выкарыстанні механізма прадастаўлення агульнай інфармаціі і рашэння пытанняў карыстальнікаў на беларускай мове. Пытальна-адказная сістэма «Галасавы AI-асістэнт» дазваляе карыстальніку голасам ці ўводам тэксту з клавіатуры задаць пытанне на беларускай мове і атрымаць на яго гукавы ці надрукаваны адказ. За кошт выкарыстання штучнага інтэлекту яна дае магчымасць атрымліваць хуткія, якасныя і дакладныя адказы па розных тэмах. У выніку штодзённага навучання галасавы асістэнт можа



Мал. 1. Інтэрфейс афіцыйнага сайту пытальна-адказных сістэм

як весці гаворку па навуковых тэмах, так і зрабіць забаўляльныя прапановы.

Працэс функцыянавання любой пытальна-адказнай сістэмы адбываецца ў некалькі этапаў:

- *аналіз запыту, уведзенага карыстальнікам. Пры гэтым уводзіцца пытанне на натуральную мову, пасля чаго ажыццяўлецца першансная апрацоўка і фармалізація сказа рознымі аналізаторамі (сінтаксічным, марфалагічным, семантычным). Сістэма вызначае яго адпаведныя атрыбуты для далейшага іх выкарыстання;*
- *пошук і аналіз інфармацыі (сістэма шукае дакументы і іх фрагменты, у якіх можа знаходзіцца адказ на зыходнае пытанне);*
- *вывад адказу: сістэма выцягвае з тэкставых дакументаў або іх фрагментаў слова, сказы або ўрыўкі тэксту, якія патэнцыйна могуць адпавядаць запыту, і выдае адказ карыстальніку.*

Пералічаныя этапы рэалізаваны ў беларускамоўных пытальна-адказных сістэмах, якія пабудаваны з дапамогай тэхналогій распазнавання і сінтэзу маўлення, машыннага перакладу і дыялогавых сістэм (мал. 2). Каб пачаць дыялог з асістэнтам, можна запісаць галасавое паведамленне ці ўвесці тэкст з клавіятуры. Для апрацоўкі вымаўленага пытання выкарыстоўваецца пабудаваная сістэма распазнавання беларускага маўлення (BCPM) высокай якасці, заснаваная на end-to-end архітэктуре з выкарыстаннем глыбокага навучання. Яна змешчана на платформе Hugging Face [3], якая дазваляе карыстальнікам ствараць і абмень-

вацца мадэлямі машыннага навучання і наборамі даных. Для распрацоўкі BCMR быў сабраны вялікі корпус начытанных тэкстаў на беларускай мове. Агульная працягласць аўдыя-запісаў складае 987 гадзін, у іх агучванні прынялі ўдзел 6160 дыктараў. Гэта першы з падобных датасэтаў такога памеру для беларускай мовы. Высокая варыятыўнасць сабранных даных як адносна дыктараў (пол, узрост, тэмп маўлення, іншыя асаблівасці), так і адносна ўмоў запісаў (розныя мікрофоны, наяўнасць фонавага шуму і інш.) дазволіла навучыць сістэму распазнавання маўлення працаваць ва ўмовах, набліжаных да тых, з якімі ёй давядзеным жыцці. Мадэль распазнавання маўлення была навучана на сучаснай глыбокай нейрасеткавай архітэктуре Whisper. Яе асаблівасцю з'яўляецца пераднавучанне на корпусе неанатаваных даных (у рэжыме без настаўніка) для вывучэння спосабаў якаснага вылучэння прыкмет па ўваходным аўдыязапісе. Атрыманыя дадзеныя выкарыстоўваюцца для далейшых падзадач: напрыклад, для давучвання мадэлі пераўтвараць маўленне ў тэкст. У якасці пераднавучанай мадэлі была абрачная openai/whisper-small. Канчатковы вынік навучання сістэмы нейроннымі сеткамі складае WER 0,679 (або 6,79%), што з'яўляецца даволі добрым для мадэлі распазнавання [4]. Так, напрыклад, цяперашніе найлепшае значэнне test WER для нямецкага датасэту Common Voice роўнае 5,7%.

На наступным этапе адбываецца апрацоўка запыту тэкставым працэсарам, дзе сістэма аналізуе тэкст. Важна правільна

распазнаць не толькі вымаўленыя слова, але і лікі, абревіятуры, скрачэнні і тыя слова, якія карыстальнік прамовіў недакладна ці невыразна. За гэта адказвае блок камп'ютарнай апрацоўкі запыту. Далей ён перадаецца ў блок моўнай мадэлі генерацыі адказаў, якая можа ўяўляць сабой калекцыі пытанняў і адказаў, дакументаў, у якіх адбываецца пошук, ці, напрыклад, web-пушук у інтэрнэт-прасторы. Для беларускамоўных пытальна-адказных сістэм выкарыстоўваецца моўная мадэль ChatGPT-3,5, для трэніроўкі якой ужываюцца метады навучання з настаўнікам і з падмацаваннем. GPT з'яўляецца серыяй моўных мадэляў, распрацаваных кампаніяй OpenAI. Мадэль папярэдне навучана на велізарных наборах тэкставых даных. Дзякуючы гэтаму GPT можа генерація тэкст, які мае сэнс, выкарыстоўвае правільную граматыку і структуру сказаў. Сістэма здольна адаптавацца да розных стыляў напісання і фармату (артыкулы, дыялогі, справаздачы і г.д.). ChatGPT адсочвае стан карыстальніка, запамінаючы папярэднія пытанні і адказы, прыведзеныя ў той жа размове. У спробе прадухіліць выдачу абразлівых выразаў у ChatGPT запыты фільтруюцца праз API-мадэрацыі, і ўсе непажаданыя падказкі адхіляюцца. Таму прадстаўленая сістэма з'яўляецца карысным інструментам пошуку і выдачы інфармацыі.

ChatGPT-3,5 падтрымлівае беларускую мову, але якасць адказаў не вельмі добрая. Для яе паляпшэння распрацаваны дадатковы блок машыннага перакладу, у якім усе запыты аўтаматычна перакладаюцца

на англійскую мову з дапамогай сістэмы Google Translate, потым перадаюцца ў моўную мадэль. Найбольш рэлевантны адказ, выдадзены моўнай мадэллю, зноў пераходзіць у блок машыннага перакладу, дзе на выхадзе прадстаўляецца ўжо беларускамоўны варыянт.

Апошнім крокам прадстаўлення дадзеных карыстальніку з'яўляецца пераўтварэнне тэкставай інфармацыі ў аўдыяфайл. Для гэтага выкарыстоўваецца беларускамоўная сістэма сінтэзу маўлення па тэксце (БССМТ), размешчаная ў адкрытым доступе на платформе Hugging Face [5]. Для стварэння якаснай акустычнай мадэлі быў выбраны вялікі агучаны тэкставы корпус з інтэрнэт-сайтаў donar.by і Common Voice (каля 20 гадзін). З дапамогай нейронных сетак ажыццяўлялася трэніроўка і навучанне акустычнай базы. Такім чынам яна створана аўтаматычна і мае вельмі дакладныя вынікі. Аднак дадзены сінтэзатар вялікі па памеры, што можа зніжаць хуткасць падрыхтоўкі тэкставай інфармацыі. Таксама значным недахопам лічыцца адсутнасць апрацоўкі лікаў, лічбаў, дат і абревіатур. Для яго вырашэння выкарыстоўваецца дадатковы блок беларускамоўнага сінтэзатора маўлення па тэксце [6, 7], прадстаўленага на платформе для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі розных тэматычных даменаў corporus.by [8]. Асаблівасць гэтай мадэлі заключаецца ў прадстаўленні як сінтэзаванага маўлення, так і дадатковых прамежкавых вынікаў лінгвістычнага ўдасканалення ўваходнай інфармацыі. Так, напрыклад, карыстальнік можа пазнаёміцца з анатацыямі кож-




Мал. 2. Структура пытальна-адказных сістэм «Галасавы AI-асістэнт»

нага слова, знайдзенага сістэмай у тэксце; сістэма спісамі слоў з прастаўленымі націскамі і тых, якія адсутнічаюць у базе даных сістэмы; амографамі, якія сустрэліся ў тэксце; спісамі слоў у фанемным і алафонным выглядзе. Дадатковая функцыя сінтэзатора – генерацыя транскрыпцыі ўваходнага тэксту ў 4 фарматы: кірылічная, міжнародная (IPA), спрошчаная міжнародная і Х-SAMPA. Дадзены сінтэзатор – мадэль кампілятыўнага сінтэзу, які ўяўляе сабой інтэграцыю маўлення шляхам канкатэнациі запісаных узору асобных алафонаў, вымаўленых дыктарам. Акустычная база даных складаецца з гукавых фрагментаў, якія ў працэсе апрацоўкі ўваходнай тэкставай інфармацыі аб'ядноўваюцца ў склады/словы/словазлучэнні і пераўтвараюцца ў гукавыя файлы. Гэты спосаб забяспечвае высокую якасць сінтэзуемага маўлення, паколькі дазваляе аднавіць форму натуральнага маўленчага сігналу. Галоўным недахопам апісанай сістэмы з'яўляецца штучнае, робатызаўванае гучанне. Тому перавага аддадзена БССМТ, прадстаўленай на платформе Hugging Face з дабаўленнем дадатковага блоку тэкставай апрацоўкі лікаў, лічбаў, дат і скрачэнняў.

На бягучы момант галасавыя асістэнты даступны ў фар-

маце тэлеграм-ботаў (сем галасоў). Карыстальнік можа абраціць любога асістэнта з прапанаваных на сайце asistent.by і пачаць з ім гутарку. Кожная пытальна-адказная сістэма мае імя і прыемны голас, што ачалавечвае яе, і ў карыстальніка з'яўляецца ўражанне размовы з рэальным суразмоўцам. Таксама галасавы асістэнт «Алесь» даступны праз тэлеграм-бота @AIAlesBot. Дадаткова вядуцца працы па распрацоўцы web-версіі.

На мал. 3 прадстаўлены дыялог чат-бота Алеся з карыстальнікам. Адметнасць сістэмы заключаецца ў магчымасці як вуснай камунікацыі, так і перапісі з дапамогай клавіятуры. Сістэма якасна распознае галасавы і тэкставы паведамленні і дае адказы на простыя абстрактныя пытанні, якія тычацца агульнапрынятых і вядомых фактаў. Часам узікаюць праўлемы падчас адказу на складаныя пытанні. Аднак дыялог сістэмы вядзе без адхілення (падтрымлівае гутарку, адказвае на паслядоўныя пытанні). Таксама бот задае дадатковыя пытанні, каб працягнуць размову, напрыклад: «Чым я яшчэ магу дапамагчы?», «Калі ласка, звяртайцеся» і г.д. На кожнае паведамленне сістэма выдаткоўвае каля 10–20 сек., што даволі хутка.



Мал. 3. Дыялог з чат-ботам «Алесь» у Тэлеграме

Праект знаходзіцца ў актыўнай распрацоўцы, у межах якой плануецца рэалізація наступных пунктаў:

- распрацаваць версіі асістэнта для Web, iOS і Android дзеля больш зручнага карыстання;
- стварыць новую версію дызайну і лагатыпа афіцыйнага сайта;
- дадаць англійскую, рускую і кітайскую мовы інтэрфейса афіцыйнага сайта [asistent.by](http://asistent.by);
- працаваць некалькі «тыпажоў» для асістэнта згодна прадметнай накірункасці, напрыклад «вучоны», «дизайнер», «бізнесмен» і інш.;
- сабраць водгукі ад карыстальнікаў пра вынікі працы сістэмы.

Такім чынам, пабудова і выкарыстанне пытальніца-адказных сістэм адигрывае важную ролю ў развіцці мадэлляў зносін чалавека і камп'ютара. Мадэльванне падобных праграм дазваляе пашырыць магчымасці зручнага прымянення камп'ютарных тэхналогій у паўсядзённым жыцці праз дыялог з машынай. Вялікая колькасць галасавых асістэнтаў сведчыць аб зацікаўленасці распрацовак новых метадаў і алгарытмаў для паляпшэння якасці сістэм, у тым ліку галасавых памочнікаў, на беларускай мове, што вельмі актуальна для нашага асяроддзя. Платформа «AI-асістэнт» прадстаўляе шэраг беларускамоўных галасавых асістэнтаў, якія з'яўляюцца якіснымі суразмоўцамі і маюць широкі патэнцыял прымянення. ■

#### СПІС ВЫКАРЫСТАННЫХ КРЫНІЦ

1. Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення // <http://ssrlab.by/>.
2. Галасавая пытальніца-адказная сістэма // <https://asistent.by/>.
3. Ales/whisper-small-belarusian. Hugging Face // <https://huggingface.co/ales/whisper-small-belarusian>.
4. Трафімаў А. С. Аўтаматычнае пераўтварэнне беларускага маўлення ў тэкст / А. С. Трафімаў, Ю. С. Гецевіч // XXI Міжнар. наўук.-тэх. канф. «Развіццё інфарматызацыі і дзяржаўнай сістэмы навуковата-тэхнічнай інфармацыі РІНТІ-2022» / АІП НАН Беларусі; пад наўук. рэд. С. В. Круглікова і інш. – Мінск, 2022. С. 241–245.
5. Bel-tts / Hugging Face // <https://huggingface.co/jhlfrfufyfn/bel-tts>.
6. Сінтэзатор маўлення па тэксце // <http://corpus.by/TxToSpeechSynthesizer/?lang=be>.
7. Ю. С. Гецевіч. Комп'ютерная платформа для обработки электронного текста и речи на белорусском, русском и английском языках / Ю. С. Гецевіч и др. // Речевые технологии. 2021. №1. С. 37–46.
8. Платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для розных тематычных даменаў corpus.by. 2022 // <http://corpus.by/>.